

**План работы
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на лістапад 2019 г.**

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Познай свой край” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывем, і край нам гэты дарагі”) – віктарына, 12.11
- “Если хочешь долго жить – брось курить” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – бібліяграфічны агляд, 21.11
- “Курение или здоровье – выбор за вами!” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – антытытунёвы урок, 21.11
- “Паўтарыў подзвіг Матросова” (да 95-годдзя з дня нараджэння М.Белуша) – электронная прэзентацыя, 28.11
- “СПИД – проблема мира” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – дзень інфармацыі, 29.11

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Загадки в зимнем лесу на каждом шагу” – экавіктарына, 05.11
- “Настольные игры – это КЛАСС!” (гульнівы пакой “Зеленый остров”) – гульніятэка, 06.11
- “Чараўнік з краіны дзяцінства” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова, аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – вусны часопіс, 12.11
- “Нёман-працаўнік” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – хвіліна цікавых паведамленняў, 21.11
- “Жизнь полна красок” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – інфармацыйная гадзіна, 29.11

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “Правовой марафон” – інтэлектуальная гульня, 05.11
- “Гэты сэрцу мілы куток” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – краязнаўчае падарожжа, 13.11
- “Как зимуют птицы” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – слайд-урок, 14.11
- “Фейерверк лучших детских книг” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – агляд, 21.11

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “Гераічныя эпізоды рамана М.Лынькова “Векапомныя дні” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – дзень сямейнага чытання, 12.11

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “Судьба и Родина – едины” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 06.11

- “Жыву і дыхаю, мой край, табою” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”, аматарскае аб’яднанне “Крынічка”) – гучнае чытанне, 08.11

- “Золотая осень жизни” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – вечар-сустрэча, 21.11

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Представляем кандидатов” (Выбары – 2019) – выстава-інфарміна, 01.11

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “З крынічак памяці людской” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – конкурс знаўцаў, 16.11

- “Аб правах дзіцяці і абавязках дарослых” – прававая гадзіна, 20.11

- “Міколка-паравоз” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – абмеркаванне, 30.11

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Паклон табе, зямля бацькоў” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – віктарына, 06.11

- “Моя деревня – ты песня и легенда” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 16.11

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Гісторыя вайны ў творах Івана Чыгрынава” (да 85-годдзя з дня нараджэння І.Чыгрынава) – літаратурная гадзіна, 03.11

- “Гісторыя маёй вёскі – мая гісторыя” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – кразнаўчая гадзіна, 15.11

- “Восень лес залоціць” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – тэматычны вечар, 24.11

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Родимый край мой – Беларусь” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – літаратурная гадзіна, 15.11

- “Таямнічыя ключы памяці” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”) – гістарычны экскурс, 22.11

- “Дед Природовед о тайнах и загадках природы” – падарожжа па кнігам, 27.11

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – квэст, 17.11

- “Лес – наш друг” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – экалагічны ўрок, 24.11

- “Жыццё і дзейнасць Міхася Лынькова” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – літаратурная віктарына, 30.11

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Чтобы жизнь повторилась сначала – загляните в семейный альбом” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – вечар-успамінаў, 10.11

- “Дар душэўнай дабрыні” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – літаратурная гадзіна, 15.11

- “У черты, за которой мрак” (да Дня прафілактыкі СНІДу) – шок-урок, 29.11

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”

- “М.Носаў, Н.Таміліна, Р.Баравікова” – гучныя чытанні ў бібліятэцы, 08.11

- “Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир, где наркотиков нет” – інфармацыйны калейдаскоп, 22.11

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Казка пачынаецца, а як яна называецца” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – віктарына, 06.11

- “День без табака” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гутарка, 21.11

- “Жыццё і дзейнасць М.Лынькова” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – літаратурная віктарына, 27.11

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Нашы кандыдаты ў дэпутаты” (Выбары – 2019) – інфармацыйная гадзіна, 04.11

- “Мы – за жизнь без табака” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – гадзіна інфармацыі, 16.11

- “Пусть осень жизни будет золотой” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар-адпачынак, 20.11

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Я горжусь!” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – конкурс апавяданняў, 09.11

- “Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна” – літаратурная віктарына, 23.11

- “Сустрэча з Міхасём Лыньковым” (да 120-годдзя з дня нараджэння М.Лынькова) – вечар-успамін, 30.11

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Літаратурная віктарына” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – віктарына па казках, 12.11
- “Вёска мая, я – часцінка твая” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – гістарычная хвіліна, 16.11
- “Адкуль у вуліцы назва?” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, пазнакомімся с тобой”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гістарычная хвіліна, 16.11
- “Года текут как строки в книге” (конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – чайныя пасяджэнне, 30.11

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах